



АДХОДЫ —
У ДАХОДЫ?



СОФТ
ДЛЯ
БЕСПІЛОТНАГА...
САМАЗВАЛУ



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

19

ЛЮТАГА 2019 г.

АЎТОРАК

№ 33 (28900)

ЦЫТАТА ДНЯ



Ігар ПЕТРЫШЭНКА,
намеснік прэм'ер-міністра:

«Урад штогод аптымізуе прапановы Міністэрства культуры аб уключэнні кандыдатур у адпаведныя рэзервы кіруючых кадраў. На жаль, кожны год гэты пералік практычна не змяняецца. Кадры трэба мэтанакіравана рыхтаваць не толькі ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце, але і ў апаратах міністэрстваў і мясцовых органаў, у рэспубліканскіх і рэгіянальных арганізацыях. Бо кадравае пытанне — адна з галоўных канцэптальных праблем культуры ў сённяшні час, яе вырашэнне магчыма шляхам больш актыўнага прыцягнення творчай і ініцыятыўнай моладзі да стварэння новых праектаў».

ЛЕГЕНДЫ Ў СЭРЦЫ ЕЎРОПЫ



Фота Ганны ЗАНКОВІЧ.

Вось ужо трэці раз Дар'я Домрачава збірае сяброў. Традыцыйна ў Раўбічах учора пад вечар сабраліся легенды сусветнага біятлона розных гадоў. Сёлета фестываль «Гонка легендаў» стаў зімовым. І ўпершыню ў ім праглядаюць ноткі суму — алімпійскія чэмпіёнкі Дар'я Домрачава і Надзея Скардзіна развіталіся з вялікім спортам, пакінуўшы ў сэрцах яго аматараў незабыўныя эмоцыі.

Падрабязны рэпартаж аб зорных спаборніцтвах — у заўтрашнім нумары «Звядзі».



КОРАТКА

• Цюльпаны і ружы да 8 Сакавіка ў Мінску будуць дадаткова прадаваць на 200 пляцоўках.

• Таварыства ратаванна на водах папярэджвае пра складаную лядовую абстаноўку. Спецыялісты адзначаюць, што лёд сёлета нетрывалы з-за асабліва суровага надвор'я ў час яго станаўлення.



• Дзяржкамамаёмасць будзе абнаўляць даныя пра тэрыторыю Беларусі раз у пяць гадоў.

• Каманда нямецкіх дызайнераў адабрала 21 узор тканін «Магатэкс», якія ўвайшлі ў тэндзы Heimtextil 2019/2020. Яны фарміруюць еўрапейскую моду ўнутранага дызайну памяшканняў на найбліжэйшы год.

Букініст

СТАРЫХ КНІГ НЕ БЫВАЕ

Каму томік Коласа за тры рублі?

Калі звычайныя кнігарні працуюць па формуле «кніга — чалавек», то букіністычныя трымаюцца на прынцыпе «людзі — кнігі — людзі». Карэспандэнт «Звядзі» ацаніла фінансавыя, экалагічныя і сацыяльныя перавагі такога падыходу.

СТАР. 4



На слыху

ТРЫВОЖНАЯ КНОПКА ЦІ ДАПАМОГА ПСИХОЛАГА

Як вырашаецца праблема бяспекі

ў школах Гродзеншчыны

Рэзанансная трагедыя ў Стоўбцах, дзе загінулі настаўніца і вучань, прымусіла прадстаўнікоў розных структур не толькі задумацца, чаму гэта здарылася, але і прыняць меры па прадухіленні падобных жудасных фактаў.

Вахцёр, кнопка, турнікет...

Трэба сказаць, што сістэмная работа па павышэнні бяспекі ўстаноў адукацыі пачалася на Гродзеншчыне яшчэ ў канцы мінулага года. З ініцыятывай выступіла абласная пракуратура. Пасля яе зацвярджэння абласным выканаўчым камітэтам трывожныя кнопкі з'явіліся ў школах і садках. Такім чынам быў ахоплены 371 аб'ект, які знаходзіцца ў зоне ўвагі Дэпартамента аховы. Цяпер гэта работа працягваецца. Ужо ўстаноўлены 450 званкоў выкліку, якія абсталяваны на вахце і схаваны ад старонніх вачэй. Як паведамілі ў абласной пракуратуры, ніводная кнопка пакуль не спрацавала.

У школах пачалася работа па абсталяванні турнікетаў, праз які можа прайсці толькі той, хто мае спецыяльны электронны «ключ». А яны выдаюцца выключна школьнікам і работнікам установы. Гэта дазваляе кантраляваць усіх, хто праходзіць.

Нягледзячы на тое, што такая сістэма і паказала сябе найбольш эфектыўна, пакуль фінансавое становішча не дазваляе ўкараніць яе масава. Гэта датычыцца і трывожных кнопаў. Школы, якія аддалены ад зоны рэагавання Дэпартамента аховы, наймаюць вартуўнікоў.

Разглядаецца пытанне аб увядзенні ў школах пастоў пазаведамаснай аховы. З такой прапановай выступіла абласная пракуратура.

СТАР. 13

ISSN 1990 - 763X



19033>

9 771990 763008